

# «МУЖЧЫН НА СЦЭНЕ НЕ ХАПАЕ. ТАМУ Я — МУЖЧЫНА!»

Кожны год на конкурсе маладых выканаўцаў на «Славянскім базары ў Віцебску» запальваецца новая «зорка». І як прыемна, калі сярод шматлікіх канкурсантаў з розных краін постсавецкай прасторы перамагае беларус — прыгожы, годны выканаўца з цудоўным голасам. Лепшы штуршок у кар'еры эстраднага спевака складана ўявіць. Бо знакамітым становішся літаральна ў адзін вечар: цябе ведае ўжо не толькі ўся Беларусь, але і іншыя шматлікія краіны-ўдзельніцы гэтага музычнага свята. Сёлета Беларусь на конкурсе маладых выканаўцаў на «Славянскім базары ў Віцебску» прадставіць Яўген Славіч.

Малады спявак скончыў Мінскі дзяржаўны каледж мастацтваў, ціпер з'яўляецца студэнтам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры, аддзялення мастацтва эстрады (вакал). Яўген лічыць, што яго талент перададзены генетычна: дзядуля быў, так бы мовіць, спеваком-самародкам, аднак не змог рэалізавацца з-за таго, што пачалася вайна. Пэўна, унук зможа прадойкыць справу дзеда. Сам Яўген з горада Чэрвень, маці маладога чалавека працуе канцэртмайстарам у мясцовай школе мастацтваў. Менавіта яна і дапамагла сыну развіці талент.

Наш карэспандэнт сустрэўся з Яўгена Славічам, каб даведацца, як ідзе падрыхтоўка да «Славянскага базара», з якім настроем спявак туды збираецца і чым жыве, акрамя музыки.

Інтэрв'ю адбылося ў невялікі перапынак паміж рэпетыцыямі ў Моладзевым тэатры эстрады. Яўген пранікнёна зноў і зноў выконваў кампазіцыі, напісаныя спецыяльна для «Славянскага базара». Калі ж спусціўся са сцэны, то адзначыў, што праста не заўважае, як ідзе час, бо займаецца любімай справай.

— Яўген, распавядзі, як ідзе падрыхтоўка да «Славянскага базара»?

— Спачатку мы сустракаемся з рэжысёрам Аленай Рыбчынскай і дзве-тры гадзіны робім пастаноўкі сцэнічных нумароў. Затым прыезджае педагог па вакале Алена Атрашкевіч, і з ёй мы столькі ж працуем. Пасля еду ў прадзюсарскі цэнтр «Спамаш» — там мы падбіраем і прымяраем адзенне, робім фотасесію, запісваем відэа. Так імгненна пралятае кожны дзень. Аднак мне гэта даспады, я трачу шмат часу, але і не валіся з ног ад стомленасці. Узгадваецца выдатнае выказванне: «Знайдзіце сабе справу па душы, і вам ніколі не прыйдзецца працаўца». Так яно і ёсць.

— Прыадкрый таямніцу, якія нумары ты прадставіш на «Славянскім базары»?

— Мы рыхтум адразу тры творы. У адной пастаноўцы я буду выглядаць над street-fashion (вулічная мода). — Айт., па-моладзевому, калі казаць прасцей. Песня «Мы згубіліся» ідзе ў поп-рокавым ключы. Галоўны герой — малады чалавек, што спявае пра каханне. Як усе мы ў такім узросце, ён не можа да канца вызначыцца са сваім пачу-

цем... Песню напісаў Леанід Шырын, яна мне блізкая, я змагу перадаць яе гледачам.

Другая кампазіцыя «Музыкант» прысвечана памяці музыкантаў, якія сышлі. Яе напісала Алена Атрашкевіч, якая з'яўляецца майм кіраўніком па вакале і кампазітарам. Песня распавядае пра тое, што, калі малады музыкант ідзе сваім шляхам, яму трапляюцца розныя славутыя людзі. Варта аддаць даніну мінуламу, каб у будучым таксама дасягнуць пэўных высот.

І «візітка» — гэта кампазіцыя «Aligote», у перакладзе «сыходзь». Частка песні выконваецца на іспанскай мове. Рускі тэкст напісала Людміла Войнава. Музыка выразна перадае настрой — усе перапады, сумненні, размовы. У аснову пакладзена гісторыя, калі дзяўчына, мякка кажучы, павяла сябе не зусім каректна ў адносінах да хлопца. І ён, здаецца, і кахае яе, але і заставацца з ёй ужо не можа.

— Ты ўсё так эмацыйнальна выконваеш. Пэўна, перажыў падобныя пачуцці ў сваім жыцці?

— Несумненна. Я не скажу, што шмат усяго было, але ёсць у жыцці такія моман-

ты, да якіх мы вяртаемся і перажывам іх пастаянна.

— Была якая-небудзь гісторыя, як у Сашы Рыбака?...

— Ды не. Але кожны ўспрымае пэўную гісторыю па-рознаму. Для некага ўсё можа выглядаць смешным, а для некага гэта штосьці вельмі глыбокое і недаступнае іншым людзям. Ты можаш толькі прыадкрыць таямніцу, але не пускаць іх туды...

— Калі знаёмыя людзі даведаліся, што ты будзеш прадстаўляць Беларусь на такім прэстыжным конкурсе, як «Славянскі базар», ці змянілася іх стаўленне да ябё?

— Натуральная. Але сябры засталіся сябрамі. Калі казаць пра тое, ці з'яўлялася зяздрасць, то, магчыма, яна і з'яўлялася, але людзі гэтага не паказваюць. Звязтаць увагу на такія рэчы, як зяздрасць і злосць, проста няма часу. Прышоў — і панеслася: праца да стомы. Насамрэч, так і трэба, каб пасля, калі спытаюць, як у цябе гэта атрымалася, адказы: «Я проста не пакінуў сілы на зваротныя шляхі — таму і атрымалася».

(Заканчэнне на 4-й стар. «Ч3».)



(Заканчэнне.  
Пачатак на 1-й стар. «Ч3».)

— Ці стала дзяўчат-прыхільніц больш?

— Несумненна. У мяне такая прафесія, што дзяўчаты акружоюць пастаянна. У інстытуце таксама — зразумела, эстраднае аддзяленне — дзяўчаты вельмі прыгожыя. Але хочацца ўжо іншага — нечага больш сур'ёнага. У такім узросце ўсё «цик-цик-цик» — і прайшло. А хочацца асэнсаваць сябе з іншага боку.

— Якія дзяўчаты табе падабаюцца?

## «...ТАМУ Я — МУЖЧЫНА!»

— Не буду хітрыц — падабаюцца прыгожыя дзяўчынаты, якія сочаць за сабой. Па харектары? Я не скажу, што магу захацца «за нешта». Пэўна, гэта адбываецца ў сілу фактарту «х». Ты ўбачыў дзяўчыну, зляецца «з катушак» і прымяеш яе такой, якія яна ёсць, з усімі недахопамі і добрымі якасцямі.

— А чым, на тваю думку, ты іх прывабліваеш? У чым твой моцны мужчынскі бок?

— Не ведаю, ці каректна так казаць, але мужчыны зараз... крыйх пайшлі ў бок жанчын — у адзенні, у манеры паводзін, сталі больш мяккімі. І нешта ў тых адштурхоўвае. Пэўна, мае адметныя мужчынскія якасці — гэта прыстойнасць, добрае стаўленне да дзяўчыны.

— Каб лёс не звёў цябе з прадзюсарскім цэнтрам «Спамаш», якім шляхам ішло б тваё развіццё як эстраднага выканаўцы?

— Мне здаецца, што ўсё ў жыцці ўзаемазвязана. Калі ты працуеш, шмат аддаеш пры гэтым сілы, энергіі, вучышся, траціш свае грошы на любімую справу, то ўсё авабязкова складаецца. Я не перастаю здзіўляцца доказам гэтай тэарэмы: калі ты нечага хочаш, то табе нечакана аднекуль яно пастаянна прыходзіць. Напрыклад, пайшоў на праслушоўванне, спадабаўся там, узялі, падпісалі контракт, падалі заяўку, едзеш на «Славянскі базар» — вось яно!

Бывае, нічога не ўдаецца, адбываецца не так, але ты ўсё роўна мэтанакіравана рухаешся, і ў канчатковым выніку вымалёўваюцца нейкія дзверы — адчыній, ідзі. Таму я не могу сказаць, што было б, «калі б не...» — гэта быў бы ўжо зусім іншы Жэні, але ён, несумненна, заставаўся б музыкантом. Гэта маё, я так адчуваю і нікуды не адыйду ад гэтага шляху, што б ні адбылося.



— Наши чытчыцы пакуль цябе маляваюцца, хадзяць на пади, безумоўна, пачаюць усе. Як бы ты апісаў свой сцэнічны вобраз, які ты?

— Мужчын на сцэне не хапае, таму я — мужчына. Збольшага я лірык, які спявае жаночай палове пра свае пачуцці.

— Ты казаў пра музыкаў, у якіх варта павучыцца...

— Мне падабаюцца Адам Ламберт — зараз ён на піку папулярнасці, у яго моцны вакал і выдатнейшая музыка. Поп-класіка — гэта Андрыя Бачэлі, Джорж Громуан, Уінні Х'юстан. Мне падабаюцца таксама Крысціна Агілер, Майкл Бублей і многія іншыя.

— Распавядзі, хто ты і які, акрамя таго, што музыка і спявак?

— Я спакойны, ураўнаважаны чалавек, пастаянна працуе. Люблю забаўляцца, хадзяць у басейн, займацца вольнай барацьбой, цяжкай

атлетыкай. Люблю сустракацца з дзяўчатамі. У любым выпадку, мой графік насычаны. Што б я ні рабіў, мне пастаянна трэба некуды бегчы, нечым займацца — проста сядзець на месцы я не могу.

— Што ты будзеш рабіць, калі не пераможаш на «Славянскім базары»?

— Нікому не хочацца казаць пра «не перамогу», кожны хоча быць першым. Але калі нават нешта не атрымаеца, гэта будзе вольфт. З'яўліца магчымасць убачыць свае слабыя бакі, а калі яны ёсць — значыць, ёсць да чаго імкніцца і над чым працаўца. Вядома, хочацца перамагачы — для гэтага рабіцца ўсё. Хочацца пажадаць удачы сваім супернікам, хадзіць і так складана называць, бо ўсё мы рабім адну справу. Але пераможа той, хто добра папрацаваў у свой час, каму пашанцуе і хто спраўіца з хавяйваннем.

Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ